

...ФУНДАМЕНТ ЖЫЦЦЯ НАШЫХ НАРОДАЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Аляксандр Лукашэнка з задавальненнем падкрэсліў той факт, што паміж шведкай і духоўнай уладай у Беларусі ўстанавіліся па-сапраўднаму партнёрскія адносіны.

Патрыярх Маскоўскі і ўсея Русі Кірыл у сваю чаргу звярнуў увагу, што святкаванне 1025-годдзя Хрышчэння Русі з'яўляецца ўнікальнай падзеяй.

«Той духоўны фундамент, які быў закладзены 1025 гадоў таму, з'яўляецца агульным для ўсіх народаў — нашчадкаў князя Уладзіміра, Кіеўскай Русі, і гэты агульны фундамент і ёсць самае галоўнае і асноўнае, што павінна ляжаць у аснове нашага ўзаемадзеяння».

«ВІЦЕБСК СТАРАЖЫТНЫ, ПРАВАСЛАЎНЫ»

У Віцебску адкрылася фотавыстава, прысвечаная 1025-й гадавіне хрышчэння Русі.

Падчас адкрыцця выставы першым наведвальнікам нагадалі, што ў межах Палацакага княства, у склад якога уваходзіў Віцебск, хрысціянства сфердызілася ў канцы X стагоддзя.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПРАДОЎЖАНЫ ТЭРМІН ПРЫЁМУ ДАКУМЕНТАЎ У ВНУ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАГА ПРОФІЛЮ

Адпаведны ўказ падпісаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, паведамлілі ў БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы.

Указам прадугледжваецца, што тэрмін прыёму дакументаў ад абітуріянтаў, якія паступаюць ва ўстановы вышэйшай адукацыі сельскагаспадарчага профілю, прадаўжаецца да 31 ліпеня ўключна.

ЧАС КАМПЛЕКТАВАЦЬ РАНЦЫ!

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Менавіта цяпер прадстаўлены найбольш шырокі асартымент па ўсіх групах тавараў, ды і чэргаў пакуль няма, — сказала намеснік начальніка аддзела арганізацыі гандлю ЦУМа Вольга ДРАЗДОВА.

Выбар школьных тавараў сапраўды багаты: абутак і адзенне дзевачаго стылю розных мадэляў і матэрыялаў, рапцы і сумкі на любы густ, а ад разнавіднасцяў канцэлярыя тавараў проста разбігаюцца вочы.

Каб абыць дзюльчынкі, спатрэбіцца 173 тыс. — 450 тыс. рублёў.

Калі дадаць да ўсяго пералічанага спартыўныя касцюмы і абутак для заняткаў фізкультурнай, выніковы кошт на школьныя тавары складае для хлопчыкаў 1 мільён 184 тыс.чын — 3 мільёны 250 тыс.чын рублёў; для дзяўчат 1 мільён 140 тыс.чын — 3 мільёны 233 тыс.чын рублёў.

Калі набываць рэчы па адным камплекце. Але ж варта мець на ўвазе, што наўрад ці школьнік будзе ўвесь час насіць адзін касцюм, ды і сезоны года трэба ўлічваць: неўзабаве дзевачэцка дапаўняць школьныя комплекты цёплымі рэчамі, зімовым абуткам і верхнім адзеннем.

Як бачым, «калеечка» атрымліваецца даволі «крутая», таму, магчыма, ёсць сэнс пачаць паспяховую падрыхтоўку да школы ўжо цяпер — гэта будзе і зручней, і спакойней, і не так адчувацца для кашалька.

Дзяна СЕРАДЗЮК.

Акцэнты тыдня з Вадзімам Гігіным

КАДРЫ І ГЕАПАЛІТЫКА НА СВЯТОЧНЫМ ФОНЕ

У нас. Мінуты тыдзень стаў «кадравым». — Прэзідэнт зрабіў шэраг прызначэнняў. І гэта дзе магчыма зрабіць поўныя высновы адносна кадравай палітыкі дзяржавы.

Новыя кадравыя рашэнні можна назваць збалансаванымі. Намеснікам кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта стаў Валерый Іванюк, старажыл беларускіх уладных колаў, выхадзец з Магілёўскай вобласці, які мае вялікі ўпраўленчы досвед у розных галінах.

з кадравай палітыкай і сельскай гаспадаркай. Новую пасадку набыў ішчэ адзін ветэран беларускага ўладнага «алімпіа» — Аляксандр Пазняк, які стаў новым кіраўніком Савецкага гра раёна сталіцы. Да нікам кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта стаў Валерый Іванюк, старажыл беларускіх уладных колаў, выхадзец з Магілёўскай вобласці, які мае вялікі ўпраўленчы досвед у розных галінах.

гэтага ён узначальваў Палацкі гарвыканкам. Але найбольшую вядомасць Пазняк набыў, калі з'яўляўся старшынёй Камітэта па справах моладзі і быў адным з галоўных «архітэктараў» дзяржаўнай моладзевай палітыкі ў нашай краіне. Яго смела можна залічыць да таго пакалення на-раўнальна маладых кіраўнікоў (40-50 гадоў), на якіх з'яўляецца рабіць стаўку Прэзідэнт.

Пазнавальна, што сярэд новых прызначэнцаў — у асноўным прафесіяналы, людзі, якія выраслі да сваіх пасадак унутры кіравання, якімі цяпер ім прыйдзецца кіраваць. Дагэтуша ўзгадаць Леаніда Шанца, які стаў першым намеснікам міністра энергетыкі, а да гэтага працягнуў час займаюся пытаннямі энергасберажэння ў тым жа міністэрстве.

Многія звярнулі ўвагу на тое, што Беларускую калійную кампанію ўзначаліла жанчына — Алена Кудравец. Але галоўнае тут хутчэй не гендарны фактар, а таксама вопыт і хватка, бо новы генеральны дырэктар раней працавала ў той жа кампаніі на-менскім па камерцыйных пытаннях і лагістыцы.

У пэўным сэнсе да кадравай палітыкі можна аднесці і дзве новыя гучныя крымінальныя справы — супраць старшыні Белкаапсаюза і былога кіраўніка Савецкага раёна Мінска. Гэта сведчыць, што патрабаванні да кіраўніцкіх кадраў не становяцца меншымі, і іх ніхто не збіраецца паслабляць.

Вакол нас. Адной з галоўных міжнародных тэм, якія актыўна абмяркоўваюцца, па-ранейшаму застаецца візіт Аляксандра Лукашэнка ў Кітай, што адбылося 15-17 ліпеня, і яго вынікі. Прынамсі, да Беларусі.

Варта звярнуць увагу на тую прапагандыскую кампанію, якая была раскручана пэўнымі сіламі дзеля таго, каб даказаць, што супрацоўніцтва з Кітаем для Беларусі не карыснае, нават небяспечнае, ледзьве не бессэнсоўнае.


Пры гэтым у ход пускаяцца розныя плёткі пра міфічных «600 тысяч кітайцаў», якія нібыта пры-еддуць у Беларусь, велізарныя ка-валкі зямлі, быццам выкупленыя ўсё тымі ж грамадзянамі Пад-нябснай. Выкарыстоўваюцца і больш тонкія спекуляцыі, звязаныя з адмоўным саляда нашага гандлю з Кітаем і стратэнцыю цэм-ментных заводаў, пабудаваных пры кітайскай дапамоце.

Аднак гэтая крытыка не да месца. Што тычыцца супра-цоўніцтва з Кітаем, то якраз тут вельмі падыходзіць ядро-мая фраза «пры ўсім багаціці выбару альтэрнатывы няма». Кітай — гэта таа сучасная сі-ла, з якой супрацоўнічаць усе. Амерыканскія палітолагі нават увялі такі тэрмін «Чымерыка», які абазначае вельмі шчыльную эканамічную кааперацыю КНР і ЗША.


На супрацоўніцтва з Кітаем трэба глядзець вельмі рацыя-нальна і цвяроза. Было б нера-зумна разлічваць у хуткім часе дамагачыся вялікага экспарту беларускіх тавараў на рынак краіны, што з'яўляецца, па ўсе-агульным прызнанні, «фабрыкай свету». Прынамсі, гэтак жа неразумна, як патрабаваць рэнтабельнасці ад заводаў, што былі толькі нядаўна запушчаны.




Фота Марыны БЕГУНЧОК. Валерый Іванюк, намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.




Фота Марыны БЕГУНЧОК. Валерый Іванюк, намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.



Фота Марыны БЕГУНЧОК. Валерый Іванюк, намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.



Фота Марыны БЕГУНЧОК. Валерый Іванюк, намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.



Фота Марыны БЕГУНЧОК. Валерый Іванюк, намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ДУХОЎНАЯ РАДАСЦЬ

Бласлаўленне Патрыярха Кірыла, Кржж Андрэя Першазванга і сотні вернікаў на мінскім чыгуначным вакзале. Карэспандэнт «Звязды» занатаваў асноўныя імгненні сустрэчы прадстацеляў і прадстаўнікоў праваслаўных памесных цэркваў на сталічнай прывакзальнай плошчы.



Фота БЕЛТА. Сустрэча Патрыярха Кірыла і Мітрапаліта Філарэта.

Цёплы вечар нядзелі. У лічэння хвілін вялікае блішчэастае фая вакзала з шумнага вулля ператварылася ў сапраўдны аплот маўклівасці. Яшчэ некалькі хвілін таму ў ім сапраўды не было дзе прыткнуцца, а цяпер тут пануе цішыня, раз-пораз чуюцца абрыўкі фраз з размоў ахоўнікуў. Меры бяспекі ўмоцненыя, бо ўпершыню ў Беларусь на святкаванні 1025-годдзя Хрышчэння Русі прыязджаюць прадстацелі і прадстаўнікі амаль усіх памесных цэркваў.

Але большая частка вернікаў чакае Свяцейшага Патрыярха Маскоўскага і ўсея Русі Кірыла каля выхаду. Трымаючы ў руках малітоўнікі, якія час ад часу пераагтпаваюцца, са здзіўленнем пазіраюць на моладзь, што так і не зразумела, куды трапіла.

— Людцы, а што тут робіцца? — пачуўся нізкі голас з боку шматлюднага натоўпу. — Кіно здымаюць?

Аднак сярод дзівакоў вока знаходзіць больш цікавых суразмоўнікуў. Прышлілі да вакзала сустрэчы Патрыярха і замежныя паломнікі.



Разам з праваслаўнымі іерархамі ў Мінск прыбыла сапраўдная святыня — кржж Андрэя Першазванга.

— Я сачыла за святкаваннем Хрышчэння Русі з дапамогай радыё і тэлебачання. Пасля чарогавага рэпартажу адчула, што нешта вельмі згубіла, — кажа Наталля, якая прыхэла ў Мінск з няблізкага Вялікага Ноўгарада. — А калі ўбачыла святонікуў Кіюў, дык у мяне проста душа разбалелася. Адразу села на цягнік і паехала ў Беларусь.

Мікалай ЛАДУЦЬКА, старшыня Мінгарвыканкама, таксама тут. Аднак ён наўрад ці чуе, што кажуць за чырово-най стужкай агароджы. Ён увесь засяроджаны на сваіх думках.

— Хрышчэнне Русі — значнае і вельмі важнае свята, — Мікалай Аляксандравіч усё ж такі знайшоў хвілінку для «Звязды». — Магчыма, многія яшчэ не цалкам ацэньваюць яго значнасць і маштаб. Духоўныя праўленцы не матэрыялізуюцца ні так хутка. Мы ве-

рым, што тыя жападанні, якія выказваюць у гэтыя дні, адгукнуцца ў сэрцах, душах нашых жыхароў, дазволіць зрабіць жыццё яшчэ больш чыстым, добрым, міласэрным, што адаб'ецца і на якасці жыцця.

Непадалёк, каля годнага прадстаўніцтва беларускага духавенства, з веданнем справы расставіла харыстаў Дзмітрый Тамакоў, рэгент святоніка мужычнскага хору Усіхсвятцага прыхода.

— Свяцейшага сустракаем упершыню, але асаблівага хвалявання не адчуваем. У нас прысутнічае духоўная радасць, — ба-дзёра, ахвотна кажа Дзмітрый. — Выконваць будзем трапары да 1000-годдзя Хрышчэння Русі і трапары Андрэю Першазванаму. Рыхтаваліся тыдзень. Працы было шмат, а таму збіраліся часта, які гэта было магчыма.

Распелі былі даволі плённыя. Імя Андрэя Першазванга нездарма прысутнічае ў рэпертуары хору. Разам з ганаровымі гасцямі ў Мінск прыбыла святыня — кржж, на якім быў распяты апостал. Да 2 жніўня яна будзе знаходзіцца ў сталічным храме-помніку Усіх Святых.

— Кржж Андрэя Першазванга ўпершыню даставілі ў Беларусь, — распавядае айцец Сяргей Лепін, прэс-сакратар Мінскай епархіі. — Прыбыццё святыні, якая дапамагае нам дакрануцца да гісторыі першых стагоддзяў хрысціянства, павінна падбадзёрваць нас да адраджэння уласных паўнацэннасці і любові...

Спецыяльныя цягнікі прыбылі на перон з Кіева пасля адзінацатай гадзіны. Свяцейшы з'явіўся на плошчы разам з Мітрапалітам Філарэтам пад разлітцём перазвон, няспешна бласлаўляючы прысутных. Разам з астатнімі гасцямі сталіцы каля вакзала ён затрымаўся ненадоўга, а пасля з'ехаў у суправаджэнні ў картэжы аховы...

— Вы толькі ўявіце, што ў Мінск з кожнай памеснай царквы прыхэаў прадстацель, прадстаўнік. І кожны прывёз з сабой часцінку праваслаўнай веры са сваёй зямлі, — ужо наўздагон кажа нам матушка Гаўрыіла, ігумення манастыра Раства Багародзіцы ў Гродне. — Ведаце, ёсць такое выказванне: «Падзеленае гора — палова гора, а падзеленая радасць — двойная радасць». Менавіта двойную радасць мы перажываем зараз.

Тарас ШЧЫРЫ.

Соццум

АДЗІНЫ ТАРЫФ НА САЦЫЯЛЬНЫЯ ПАСЛУГІ

Сёлета ў трэцім квартале будзе ўстаноўлены адзін тарыф на сацыяльныя паслугі. Пра гэта паведаміў намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Беларусі Аляксандр РУМАК.

Кошт сацыяльных паслуг, якія ўваходзяць у пералік бясплатных і агульнадаступных, па-ранейшаму нізкі. Ён знаходзіцца ў межах ад Вр1990 у Магілёўскай вобласці да Вр2950 у Брэсцкай вобласці (маецца на ўвазе кошт норма-гадзіны. — Аўт.). У сувязі з гэтым Міністэрства працы і сацыяльнай абароны прапаноўвае вызначыць адзіны кошт норма-гадзіны на сацыяльныя паслугі, якія аказваюцца тэрытарыяльнымі цэнтрамі саабаслугоўвання насельніцтва — у працэнтах ад вёліччыні бюджэту пражыткавога мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва.

Такі падыход, паводле слоў Аляксандра Румака, дазволіць не толькі звязаць кошт саацслугоўвання з выплатамі, якія непрацаздольныя грамадзяне атрымліваюць штомесяца (надабўка на догляд і ўзроставыя бонусы), але і рэгуляваць кошты на сацыяльныя паслугі без прыняцця аб'яўчэнкамамі і Мінгарвыканкамам дадатковых рашэнняў. На думку намесніка міністра, адзіны тарыф на саацслугі трэба вызначыць у такім памеры, пры якім агульны кошт сацыяльных паслуг не будзе выходзіць за рамкі надабўкі на догляд адзіночным пенсіянерам (50% мінімальнага памеру пенсіі па ўзросце — цяпер Вр121 тыс. 764).

Пытанне аб заканадаўчым замацаванні гэтай прапановы будзе прапрацавана ў трэцім квартале.

Надзея ДРЫЛА.

ТРАЙНЯТЫ НАРАДЗІЛСЯ ў ВІЦЕБСКУ

Днямі ў Віцебскай абласной радзіні здабыла радасць доўгачаканага мацірства жанчына, у якой нарадзіліся трайняты. На свет з'явіліся хлопчык і дзве дзюльчынкі.



Фота БЕЛТА.

Як паведамілі ў медыцынскай установе, які належыць, хлопчык абавяў па вазе — 2200 грамаў — сваіх сястрычак, якія нарадзіліся аднолькавым, па 1810 грамаў кожная. Малыя знаходзяцца пад пастаянным наглядкам неонатологаў. Мама адчувае сябе добра, бо радасць ад з'яўлення на свет немаўлят, безумоўна, ні з чым не параўнаць.

Маці дзюльці, Наталля Груганава, працуе ў сферы па аказанні камунальных паслуг: яна — кантралёр жыллёва-эксплуатацыйнага участка № 26; бацька Дзмітрый працуе машыністам эскаватора на прадрэямстве «Віцебскія целпацеткі». Бацькі паведамілі медыкам і сваякам, што ўжо прыдумалі імёны трайнятам: Вадзім, Вікторыя і Кіра. Гэта першыя сёлета трайняты на Віцебшчыне.

Акрамя іх, толькі за тыдзень з 22 па 29 ліпеня ва ўстанове аховы здароўя «Віцебскія абласныя клінічныя радзіныя дом» нарадзілася 51 дзіця, з іх 28 хлопчыкаў і 23 дзюльчынкі. Першыны нарадзіліся ў 18 жанчын, другое дзіця — у 25 мам, трэцяе — у пяці, і чацвёртае — у адной жанчыны.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПАВЫШАНЫ БЮДЖЭТ ПРАЖЫТАЧНАГА МІНІМУМУ

Завярджаны бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва і па асноўных сацыяльна-дэмаграфічных групах у цзнах чэрвеня 2013 года ў разліку на адзін месца. Такое рашэнне змяшчаецца ў пастанове Савета Міністраў ад 26 ліпеня бягучага года № 659, паведамлілі карэспандэнту БЕЛТА ў прэс-службе беларускага ўрада.

Перыяд дзвення гэтых сацыяльных нарматываў — з 1 жніўня па 31 кастрычніка 2013 года.

Бюджэт пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва са жніўня складае Вр1 млн 26 тыс. 290 (з 1 мая па 31 ліпеня ён складае Вр974 тыс. 110). Такім чынам, новы БГМ павысіўся на 5,4 працента да папярэдняга нарматыва. Для працэдольнага насельніцтва БГМ са жніўня ўстаноўлены ў памеры Вр1 млн 132 тыс. 380, для пенсіянераў — Вр849 тыс. 900, для дзюльці ва ўзросце да 3 гадоў — Вр877 тыс. 220, для дзюльці ва ўзросце ад 3 да 6 гадоў — Вр1 млн 157 тыс. 940, для дзюльці ва ўзросце ад 6 да 18 гадоў — Вр1 млн 142 тыс. 580, для дзюльці-студэнтаў — Вр1 млн 24 тыс. 990.

СА ЖНІЎНА ўЗРАСТУЦЬ ДЗЮЛЬЧЫЯ ДАПАМОГІ

Аб гэтым паведаміла карэспандэнту БЕЛТА намеснік начальніка аддзела народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай палітыкі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Марына АРЦЕМЕНКА.

Яна нагадала, што ў сувязі з уступленнем у сілу новай рэдакцыі закона «Аб дзяржаўных дапамогах сям'ям, якія выхоўваюць дзюльці» з 1 студзеня 2013 года памер дапамогі па доглядзе дзюльці ва ўзросце да 3 гадоў дыферэнцыруецца ў залежнасці ад колькасці дзюльці, якія выхоўваюцца ў сям'і. На першае дзіця ён складае 35 працэнтаў сярэднямесячнай заробатнай платы, на другое і наступных дзюльці — 40 працэнтаў. Дапамога на дзіця-інваліда назначаецца і выплачваецца ў памеры 45 працэнтаў сярэднямесячнай заробатнай платы незалежна ад чарговасці нараджэння дзюльці ў сям'і.

Памер гэтай дапамогі ў бягучым годзе вылічаецца ў наступным парадку: з 1 па 31 студзеня 2013 года прымяняецца сярэднямесячная заробатная плата за III квартал 2012 года, з 1 лютага па 30 красавіка 2013 года — сярэднямесячная заробатная плата за IV квартал 2012 года, з 1 мая па 31 ліпеня — сярэднямесячная заробатная плата за I квартал 2013 года, з 1 жніўня па 31 кастрычніка — сярэднямесячная заробатная плата за II квартал 2013 года, з 1 лістапада 2013 года па 31 студзеня 2014 года — сярэднямесячная заробатная плата за III квартал 2013 года.

Паводле даных Нацыянальнага статыстычнага камітэта, сярэднямесячная заробатная плата работнікаў за II квартал 2013 года склала Вр5 млн 10 тыс. 660. Адпаведна, у жніўні —кастрычніку памер штомесячнай дапамогі па доглядзе дзюльці ва ўзросце да 3 гадоў складае на першае дзіця — Вр1 млн 753 тыс. 700, на другое і наступных дзюльці — Вр2 млн 4 тыс. 300, на дзіця-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў — Вр2 млн 254 тыс. 800.

«Тым, хто прахвівае на тэрыторыі радыёактыўнага забруджвання ў зоне наступнага адсялення або з правам на адсяленне, дапамога па доглядзе дзюльці ва ўзросце да 3 гадоў, які і раней, назначаецца і выплачваецца ў памеры 150 працэнтаў да ўстаноўленага законам», — дадала спецыяліст.

Цяпер аднаровая дапамога пры нараджэнні першага дзіцяці (10 БГМ) складае ў жніўні —кастрычніку Вр10 млн 262 тыс. 900, пры нараджэнні другога і наступных дзюльці (14 БГМ) — Вр14 млн 368 тыс. 100. Аднаровая дапамога жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці, складае Вр1 млн 26 тыс. 300 (100 працэнтаў БГМ). Штомесячная дапамога на дзюльці старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сям'яў, якія вызначаюцца заканадаўствам, на дзіця-інваліда (70 працэнтаў БГМ) у жніўні —кастрычніку складае Вр718 тыс. 400, на іншых дзюльці ў сям'і (60 працэнтаў БГМ) — Вр513 тыс. 100; штомесячная дапамога па доглядзе дзюльці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў (100 працэнтаў БГМ) — Вр1 млн 26 тыс. 300; штомесячная дапамога на дзіця ва ўзросце да 18 гадоў, інфіцыраванае ВІЧ, (70 працэнтаў БГМ) — Вр718 тыс. 400.

Таму калі мы зараз святкуем чарговы юбілей Хрышчэння Русі, то гэта адначасова і свята нараджэння нашай культуры.